

*Прыярытэтным накірункам развіція гістарычнай навукі ў Полацкім дзяржаўным універсітэце з'яўляеца археалагічнае вывучэнне самага старажытнага горада Беларусі – Полацка. Археалагічныя раскопкі на базе ПДУ праводзяцца штогадова з 2000 года. У выніку раскопак былі атрыманы новыя каштоўныя даныя аб развіціі тапаграфічнай структуры Полацка, яго багатай матэрыяльнай культуры. Дзейнасць археалагічных экспедыцый спрыяе захаванню і аি�чаднаму стаўленню да гістарычнай спадчыны і ставіць мэтай стварэнне ў Полацку пастаянна дзеянічаючай археалагічнай экспедыцыі.*

УДК 947.6 “11/17”

## ВЫРАТАВАЛЬНЫЯ АРХЕАЛАГІЧНЫЯ РАСКОПКІ НА ТЭРЫТОРИІ ВЯЛІКАГА ПАСАДА ПОЛАЦКА Ў 2005 ГОДЗЕ

*канд. гіст. навук, дац. Д.У. ДУК  
(Полацкі дзяржавны універсітэт)*

*Препануюцца вынікі выратавальных археалагічных раскопак на Вялікім пасадзе старажытнага Полацка ў 2005 годзе. Прадстаўлена апісанне стратыграфіі культурных напластаванняў раскопа 1. Упершыню публікуецца асноўная колькасць артэфактаў з раскопу 1 па вул. Камуністычнай, 4, у тым ліку унікальны археалагічны комплекс златарскіх вырабаў з ювелірнай майстэрні XVII стагоддзя, рарытэты XI – XII стагоддзяў. Зроблена выснова аб высокім сацыяльным статусе сярэднявечнага насельніцтва Вялікага пасада, якое пражывала на тэрыторыі сучаснай плошчы Свабоды. Пацверджана думка аб заснаванні Вялікага пасада ў XI стагоддзі. Даказана, што на тэрыторыі сучаснай плошчы Свабоды ў Полацку існавалі ювелірныя майстэрні не толькі ў XII стагоддзі, але і ў XVII таксама.*

### **Уводзіны**

Летам 2005 года былі запланаваны будаўнічыя работы па ўзвядзенню новага корпуса Белдзяржстраха на тэрыторыі, якая прылягала да двухпавярховага будынка арганізацыі па вул. Камуністычнай, 4 у Полацку. Тэрыторыя, адведзеная пад будаўніцтва, уваходзіць у межы ахоўнай зоны культурнага пласта, таму існавала аб’ектыўная запатрабаванасць у правядзенні экстраных выратавальных раскопак перад пачаткам будаўніцтва. Археалагічныя раскопкі праводзіліся сіламі студэнтаў 1 – 4 курсаў гісторыка-філалагічнага факультэта Полацкага дзяржаўнага універсітэта. Агульнае кіраўніцтва ажыццяўляў загадчык кафедрай гісторыі і сацыялогіі, кандыдат гістарычных навук Д.У. Дук на падставе дазвола № 1606 па форме № 1, выдадзенага Інстытутам гісторыі НАН Беларусі.

Пачатак будаўніцтва і, адпаведна, археалагічныя раскопкі праводзіліся ў каstryчніку. На тэрыторыі будаўнічага катлавана плошчай каля 230 кв. м быў разбіты раскоп 1 (168 кв. м). Такім чынам, археалагічна была асвоена большая частка культурнага пласта ў зоне будаўніцтва. На астатнай частцы будаўнічага катлавана ажыццяўляўся археалагічны нагляд.

### **Асноўная частка**

Гісторыка-культурная каштоўнасць – Вялікі пасад, на якім праводзіліся археалагічныя раскопкі, адносна добра даследаваны ў археалагічным плане, асабліва што тычицца яго цэнтральнай часткі (раён плошчы Свабоды, заходняя частка вуліцы Камуністычнай і праспекта К. Маркса).

У 1987 – 1988 гадах на плошчы Свабоды С.В. Тарасаў праводзіў выратавальныя археалагічныя раскопкі (даследавана 1100 кв. м) [1, с. 265 – 268]. Раскоп С.В. Тарасава знаходзіўся на адлегласці каля 10 м ад усходніх сценкаў раскопа 1. Магутнасць культурнага пласта раскопа 1987 – 1988 гадоў складала каля 3,5 м, з іх баластны пласт каля 1 – 1,5 м. У раскопе была даследавана пасадская абарончая сцяна XI стагоддзя, сядзіба ювеліра XII – XIII стагоддзяў, рэшткі драўляных маставых і гародская забудова XVII – XVIII стагоддзяў. Пачатак асваення гэтай часткі пасада датуецца канцом X стагоддзя [1, с. 268].

Такім чынам, прыкладная магутнасць і харкатар культурнага пласта ў зоне будаўніцтва 2005 годзе нам быў вядомы. Папярэдне можна было разлічваць на працяг даследавання сядзібы ювеліра XII – XIII стагоддзяў, адкрытай С.В. Тарасавым у 1987 – 1988 гадах, аднак замест гэтага на месцы раскопа былі раскапаны рэшткі ювелірнай майстэрні першай паловы XVII стагоддзя.

**Стратыграфія культурных напластаванняў раскопа 1.** Верхні баластны пласт раскопа 1 (2005 г.) утрымліваў матэрыялы пераважна XIX – XX стагоддзяў (рэшткі цаглянага дома і шмат побытавага смеця). На глыбіні 1,4 м характар культурнага пласта мяньяецца – пласт замест карычневага ці ружовага па колеру становіцца светла-шэрым з захаваннем карычневага адцення. Адбываецца змена іншых сутнасных характарыстык. Да гэтай глыбіні (1,4 м) пласт вельмі сухі, ніжэй ён становіцца практычна адразу вельмі вільготным, у асобных месцах з зямлі пачынае праступаць вада. Аднак па-ранейшаму асноўным напаўненнем пласта застаецца моцна ўтрамбаванае будаўнічае смецце з перавагай цаглянага друза.

На ўсёй плошчы раскопа на глыбіні 1,3 – 1,4 м ад дзённай паверхні пачынаюць фіксавацца рэшткі драўляных канструкцый адносна добрай захаванасці. Накірунак іх размяшчэння практычна адпавядае лініі поўдзень – поўнач. Культурны пласт каля драўляных канструкцый шчыльны, вільготны, насычаны арганікай (драўляныя трэскі, гной, рэшткі саламянай посцілкі), трапляюцца лінзы керамічнага друза і чырвонай гліны дыяметрам 0,2 – 0,4 м. У запаўненні культурнага пласта каля драўляных канструкцый і пад імі зафіксавана кераміка і шкляныя вырабы XIX стагоддзя (венцы і сценкі гаршчкоў, збаноў, рыжскіх бутэлек, шклянніц). Вельмі шмат знайдзена фрагментаў скуронога абутку XIX стагоддзя.

Да глыбіні 2,0 м культурны пласт месцамі папаваны падмуркамі з бутавага каменю на вапнавай рошчыне ад вялікага цаглянага будынка, які быў узведзены ў XIX стагоддзі і адлюстраваны на тапаграфічных планах гарадской забудовы XIX – пачатку XX стагоддзя на месцы раскопа.

Верхні стратыграфічны пласт разбіраўся ўручную на плошчы 64 кв. м. З улікам яго баластнага характару да глыбіні 1,8 – 2,0 м, на астатнай плошчы раскопа верхні пласт было вырашана разабраць з дапамогай экскаватора, пад надзорам археолага.

Ад узроўня 2,0 метра ад дзённай паверхні культурны пласт мае цёмна-шэры, амаль чорны колер, ён насычаны вільгагцю і аднародны па структуре. Пласт падзяляецца на сярэдні стратыграфічны гарызонт магутнасцю 0,8 – 1 м (пласт цёмна-шэрага колеру з карычневатым адценнем з-за прысутнасці ў зямлі дробных кавалкаў керамікі, пераважна цаглянага друза), і ніжні стратыграфічны гарызонт (пласт з лізамі і прапластачкамі белага мацерыковага суглінка амаль чорнага колеру магутнасцю 0,2 – 0,3 м). Абодва стратыграфічныя пласты маюць адноўлькавую структуру – яны камкаватыя, з кавалкамі камянісці, плямкамі вапны, насычаныя вільгагцю. Пласты выдатна кансервуюць арганіку. Нават рэчы з каляровых металаў захоўваюць першасныя фізічныя ўласцівасці – большасць вырабаў з бронзы зусім не кранута карозіяй.

Багаты асартымент рэчаў з каляровага металу, паўфабрыкатаў і нарыхтовак, а таксама вялікая колькасць тыгляў і рамесных інструментau злотніка, знайдзеных у сярэднім стратыграфічным пласце, сведчаць аб існаванні ювелірнай майстэрні.

Знаходкі з сярэдняга стратыграфічнага пласта прадстаўлены пераважна керамікай (кафля, фрагменты посуду, гігіенічнае начынне), касцянымі вырабамі (tronki ад нажоў, футаралы), металічнымі рэчамі (цвікі, скобы, абутоўкі кавалкаў, рамесныя інструменты і інш.), аконным шклом і шклянным посудам пераважна ў дыяпазоне XVII – XVIII стагоддзяў. Рэчаў больш ранняга часу знайдзена няшмат, з іх вылучаюцца фрагменты і цэлая гаршковая кафля, посуд і жалезныя вырабы (ключы, рамесныя інструменты XIV – XVI стст.). Адзінка сутракаюцца фрагменты керамічнага посуду XI – XIII стагоддзяў. У гэтым жа стратыграфічным пласце па ўсёй плошчы раскопа знайдзена вялікая колькасць фрагментаў тыгляў для плаўкі каляровых металаў (50 адзінак), бронзавых вырабаў і паўфабрыкатаў, рамесных інструментau для златарскай справы. Разам з гэтымі вырабамі знайдзены: посуд, тыповы для першай паловы XVII стагоддзя (мал. 1); сценавая кафля з раслінным арнаментам другой трэці XVII стагоддзя; манета – білонавы шылінг 1620-х гадоў з Нямеччыны.


Ніжні (перадмацерыковы) пласт мае невялікую магутнасць – ад 0,2 да 0,3 м і на асобных квадратах падзяляецца невялікай (ад 0,05 да 0,2 м) прапласткай мацерыковага суглінка. Пласт насычаны вільгагцю, гразкі і падчас расчысткі пераўтвараўся ў жужаль. Штодня прыходзілася адпампоўваць воду. Расчыстка пласта працягвалася да мацерыка, межы якога былі невыразныя па прычыне перамешвання ў працэсе раскопак з перадмацерыковым пластом.

Мяжа паміж сярэднім і ніжнім стратыграфічным гарызонтам таксама невыразная, зафіксавана пераважна на глыбіні 2,6 – 2,8 м ад дзённай паверхні. У ніжнім стратыграфічным пласце былі знайдзены рэчы пераважна ў дыяпазоне XI – XIII стагоддзяў: кераміка (фрагменты гаршчкоў, латак, накрывак, макотраў і інш.); бронзавыя, бурштынавыя і касцяныя вырабы; шкляныя пацеркі.

На невыразным памежжы стратыграфічных гарызонтau (глыбіня 2,6 – 2,8 м ад дзённай паверхні) знайдзены рэчы з бронзавага сплава XVII стагоддзя і фрагменты пацерак з залачэннем (XI – XIII стст.).

Мацярык раскопа 1 прадстаўлены гразкім, насычаным грунтавай водой суглінкам светла-шызага колеру. Паверхня мацёрыка роўная на ўсёй плошчы раскопа 1, невялікае паніжэнне ўзроўня мацёрыка (да 0,2 м) зафіксавана ў межах заходняй часткі. Па прычыне падтаплення і аўтактычных цяжкасцей падчас расчысткі мацёрыка, да таго ж з-за надыхода зімовага надвор'я ў апошнія дэкадзе каstryчніка, мы не здолелі зафіксаваць мацёрыковых ям. Ніжні перадмацёрыковы пласт здымаўся цалкам разам з

комплексам рэчай з мацерыковых ям, таму можна адзначыць адсутнасць у межах раскопа 1 глыбокіх (больш за 0,2 м) мацерыковых ям.




Мал. 1. Кераміка з сярэдняга стратыграфічнага гарызонта  
(дыяметры, см: 1 – 18; 2 – 22; 3 – 22; 4 – 200; 5 – 168; 6 – 280; 7 – 180; 8 – 180; 9 – 200)

**Археалагічныя знаходкі з раскопа 1.** У раскопе 1 сабрана вялікая колькасць індывідуальных знаходак (паводле калекцыйнага вопіса 320 пазіцый).

Асартымент вырабаў вельмі разнастайны – ад прылад працы, паўфабрыкатаў да гатовых вырабаў. Адметнасцю рэчавага інвентара з'яўляецца добрая захаванасць вырабаў з каляровых і чорных металаў. Асобныя рэчы індывідуальных форм знайдзены ўпершыню.


Самым масавым археалагічным матэрыялам з'яўляецца кераміка. У ніжнім стратыграфічным гарызонце раскопа 1 знайдзены керамічныя вырабы, пераважна гаршчкі, якія датуюцца XI – XIII стагоддзямі і добра вядомыя ў Полацку (мал. 2, 3).



Мал. 2. Кераміка з сярэдняга (1) ніжняга стратыграфічнага гарызонта (2 – 6)  
(дыяметры, см: 2 – 18; 4 – 250; 5 – 200)

Заўважым, што пераважаюць гаршчкі з выразным S-падобным краем венца XI – XIII стагоддзяў (мал. 3: 1, 4, 5, 10).

У сярэднім стратыграфічным пласце пераважаюць гаршчкі, тыповыя для XVII стагоддзя (гл. мал. 1: 1 – 7). Гэты посуд адпавядае ўзору размяшчэння ювелірнай майстэрні. Формы венцаў XV – XVI стагоддзяў нешматлікія (гл. мал. 1: 8 – 9).



Мал. 3. Кераміка з ніжняга стратыграфічнага гарызонта  
(дыяметры, см: 1 – 180; 2 – 220; 3 – 240; 4 – 140; 5 – 240; 6 – 180; 7 – 220; 8 – 190; 9 – 200; 10 – 18; 11 – 22; 12 – 16)


У верхнім, баластным, стратыграфічным пласце сярод разнастайнай керамікі XIX – XX стагоддзяў было знайдзена некалькі фрагментаў ляпнога (!) гаршчка, па якім удалось вызначыць яго поўны профіль.

Нідзе больш у ніжніх стратыграфічных гарызонтах падобных кавалкаў ці ўвогуле ляпнога посуду знайдзена не было.

Гаршчок мае тоўстыя каля 1 см сценкі, донца мае таўшчыню 1,8 см, вышыня выраба 9,5 см, дыяметр венца і донца адпаведна 10,5 і 7,7 см. Керамічнае цеста цёмна-шэрае, аднароднае, з дамешкамі жарствы (мал. 4). Аналагаў гэтай формы посуду ў Полацку не вядома.




Мал. 4. Ляпны гаршчок




Мал. 5. Сценавая кафля (1, 2) і пячное навершиша (3)

Драўляныя вырабы знайдзены ў верхнім стратыграфічным гарызонце пачатку XIX стагоддзя. З іх вылучаецца дэталь ткацкага станка (?) (мал. 6: 2), навершиша (мал. 6: 3), выраб невядомага прызначэння (мал. 6: 1) і дзіцячая цацка – мечык (мал. 6: 4).



Мал. 6. Драўляныя вырабы

Шклянога посуду знайдзена адносна няшмат, гэта тыповыя для XVII – XVIII стагоддзяў шкляніцы (мал. 7: 2, 4), кварты (мал. 7: 1), гранёная чарка (мал. 7: 3).




Мал. 7. Шкляны посуд з раскопа 1  
(дыяметр, мм: 2 – 70)

На мяжы верхняга і сярэдняга стратыграфічнага гарызонта на глыбіні 1,8 – 2,4 м разам з рэшткамі драўляных канструкцый знайдзены фрагменты скуранных вырабаў, стратыграфічнае датаванне выразна акрэслена пачаткам XIX стагоддзя.

Уражвае асартымент вырабаў з бронзавага сплава, якія належалі да прадукцыі ювелірнай майстэрні. Усяго знайдзена 96 гатовых вырабаў і нарыйхтовак.

Усе рэчы мясцовай вытворчасці, аб чым сведчыць вялікая колькасць кавалкаў тыгляў – 50 адзінак – (мал. 8: 2) і нарыйхтовак (мал. 9: 1 – 20).




Мал. 8. Макотра, вышыня – 165 мм (1) і тыгель для плаўкі металу (2)  
(дыяметры, мм: 1 – 205; 2 – 150)

Фізічныя ўласцівасці сплава, з якога зроблены рэчы, вельмі цікавыя, паколькі за стагоддзі метал не страціў жоўтага бліску і візуальна вельмі падобны на золата (гл. мал. 9 – 11); рэчы прадстаўлены ў тым выглядзе, у якім былі падняты з зямлі. Большасць вырабаў не кранута карозіяй, на некаторых нават адсутнічае паціна. Акрамя таго, метала-дэтэктары ніякім чынам не рэагуюць на гэты сплав. Папярэдне вызначаны толькі хімічны склад металу – гэта бронзывы сплав на аснове медзі з невялікімі дамешкамі срэбра<sup>1</sup>.

Сярод вырабаў цэлых пус ейпі знайдзена 32 штукі, нарыйхтовак (трубачкі, дрот, пляценне з дроту, пласцінкі) – 20 штук, кручкоў ад кафтана – 5 адзінак, зашпілек з загнутай С-падобным навершшам – 2 штукі, мініяцюрных іголачак – 2 штукі, іголак – 10 штук (гл. мал. 9 – 11).

Асобныя ювелірныя вырабы прадстаўлены язычком ад фібулы (мал. 10: 1), бранзалетам (мал. 10: 29), дзвюмі завушніцамі (мал. 10: 24, 25), вялікай шавецкай іглой (мал. 10: 20), напарсткам (мал. 10: 3), накладкай на рамень (мал 10: 16), капавушкай (мал 10: 27), спірападобнай пранізкай (мал 10: 26), круглай, ромбападобнай і фігурнай накладкамі (мал 10: 13, 23, 28), масіўнай зашпількай – пус ейпі (мал. 10: 22), пломбай з выявай кляйма рамесніка або цэха злотнікаў (мал. 12: 1). Пломба зроблена чаканкай, мае круглу форму дыяметрам 2,2 см. Выява размешчана ў полі дыяметрам 1,6 см, краі няроўныя, рваныя, метал вельмі тонкі. Пасярэдзіне зафіксаваны дзве круглыя адтуліны для падвешвання на ніць альбо дрот дыяметрам 1 мм на адлегласці адной 4 мм. На жаль, гэты адбітак захаваўся ў вельмі пашкоджаным выглядзе – ён быў згорнуты ў трубачку; пасля рэстаўрацыі магчыма ўпэўнена вызначыць толькі знак у выглядзе дзвюх люстрана размешчаных літар «В».

<sup>1</sup> Хімічны аналіз праведзены ў лабараторыі кафедры хіміі Полацкага дзяржаўнага універсітэта.



Мал. 9. Бронзавыя паўфабрыкаты (1 – 20); шкляныя пасцеркі (21 – 31)



Мал. 10. Бронзавыя вырабы з ювелірнай майстэрні



Мал. 11. Бронзавыя пус ейпі з ювелірнай майстэрні


Датаванне комплекса рэчаў укладаецца ў дыяпазон першай паловы XVII стагоддзя.

Так, у культурным пласте знайдзены керамічны посуд гэтага часу (гл. мал. 1), манета – білонавы шылінг 1620-х гадоў з Нямеччыны, фрагменты сценавай кафлі з геральдычнай выявай і кафлі з выявай крылатага гусара.

З інструментаў злотніка адзначым цэльнаметалічны малаточак вышынёй 5,8 см, шырыня рабочай часткі 3,7 см (мал. 13: 1).



Мал. 12. Штампаваны адбітак (бронза) (1); віслая пячаць (свінец) (2)  
Заўвага. Адно дзялянне – 1 мм.



Мал. 13. Вырабы з жалеза

У памежным пласце паміж верхнім і ніжнім стратыграфічным гарызонтам, разам з рэчамі XVII – XVIII стагоддзяў знайдзена кулялейка – жалезныя абцугі для адліўкі куль. Унікальны выпадак – выраб выдатнай захаванасці і пасля рэстаўрацыі кулялейка стала цалкам функцыянальнай.

Сабрана калекцыя старажытных (XI ст.) вырабаў з бурштыну ў колькасці 15 кавалкаў неапрацаванага каменю і 3 паўфабрыкатаў, з іх 2 у форме дыска, 1 – крыжа (мал. 14: 2). Праселкі з шыфернага сланца разнастайныя па форме і памерах. На адной з праселак зроблены надпіс: «Х НИНА».


Бразготка з бронзы цэлая, унутры захаваўся каменьчык (мал. 15: 9), бронзавае кольца, зашпілька, 2 гіркі-разнавагі, з якіх адна пакрытая залачэннем, бранзалет (пляцёнка з бронзавых кольцаў) паходзяць з ніжняга стратыграфічнага гарызонта (мал. 15: 1 – 2, 6, 9; гл. мал. 14: 4 – 6, 11 – 12) і, адпаведна, датующа XI – XIII стагоддзямі.

У ніжнім стратыграфічным гарызонце знайдзена шкляная пацерка зялёнаага колеру з вочкавым арнаментам (мал. 14: 8).

У сярэднім стратыграфічным гарызонце знайдзена сіняя гранёная пацерка (мал. 14: 9), бронзавы карабінчык (мал. 14: 10; мал. 15: 4).




Мал. 14. Шахматка (1); паўфабрыкаты (2); стыло (3); бразготка (4); кольца (5), зашпілька (6); накладка (7); пацеркі (8, 9); карабінчык (10); гірка-разнавага (11); бранзалет (12);  
1, 3, 7 – косць; 2 – бурштын; 4 – 6, 10 – 12 – бронза; 8 – 9 – шкло




Мал. 15. Бронзовыя (1, 2, 4 – 6, 8 – 12) і свінцовыхыя (3, 7) вырабы

У ніжнім стратиграфічним гарызонце былі знойдзены: дзежкападобная сіняя пацерка (мал. 16: 1); жоўты бісер (мал. 16: 2); сіняя лімонкападобная і дыскападобная пацеркі (мал 16: 3, 8); адна керамічная пацерка (мал. 16: 9). Пацеркі і бісер датующа X – XII стст. [2, с. 90 – 91]. Знойдзены таксама залачоная пацерка з белага празрыстага шкла – 11 адзінак (гл. мал. 9: 21 – 31); датующа XI – XII стст. [2, с. 92 – 93].




Мал. 16. Шкляныя і керамічныя пацеркі

Прадметы ўзбраення прадстаўлены чатырма наканечнікамі стрэл (мал. 17: 1 – 4), жалезнымі набойкамі на щыт (мал. 17: 7 – 8). Магчымае прызначэнне аднаго свінцовага выраба – кісцень (гл. мал. 15: 7).



Мал. 17. Вырабы з жалеза


Знойдзены тры ключы ад замкоў (мал. 18: 1 – 3). Па класіфікацыі Б.А. Колчына, самыя раннія з іх – гэта ключы ад навясных замкоў тыпу А (Х – XII стст.) (мал. 18: 1 – 2) [3, с. 162].



Мал. 18. Вырабы з жалеза

З утылітарных жалезных прадметаў вылучаецца калекцыя: 7 наожоў і 3 лёзаў ад спружынных нажніц. Усе лёзы маюць тардыраваны стрыжань асновы і стратыграфічна датующа XI – XIII стагоддзямі. Знойдзены: жалезны рамесны інструмент невядомага прызначэння (гл. мал. 13: 2); лучнік (гл. мал. 13: 3); крук (гл. мал. 13: 4); рыбалоўны кручок (гл. мал. 13: 6); іголкі (гл. мал. 17: 6); пярсцёнак (гл. мал. 17: 5); жалезная заклёнка (гл. мал. 13: 5). Усе вырабы, за выключэннем пярсцёнка, паходзяць з сярэдняга стратыграфічнага гарызонта. Асобна прадстаўлена масіўная аконная завеса (гл. мал. 18: 5).

Касцяныя вырабы даволі шматлікія – гэта накладныя тронкі (мал. 19: 2 – 3); дзяржанні, у тым ліку наборныя (мал. 19: 5; мал. 20: 2) і ад чарапковых наожоў (мал. 19: 1, 6); футаралы (мал. 19: 7 – 8); навершша (мал. 20: 3); зубная шчотка (мал. 19: 9). Стратыграфічнае датаванне вырабаў – XVII стагоддзе. Навершша мае графіці ў выглядзе знака «XI I» і літары «Н»; яго памеры: дыяметр ніжнай часткі 2,7 см, верхній 2,3 см, вышыня 3,3 см (мал. 20: 3). XVIII стагоддзем датующа зубная шчотка і тронкі ад наожоў (мал. 19: 1 – 3, 9). Асобна вылучаецца касцяны наканечнік стралы, знайдзены ў сярэднім стратыграфічным гарызонце (мал. 19: 4).




Мал. 19. Вырабы з косці

У раскопе знайдзена шахматная фігура – ферзь (фрагмент ніжнай часткі) (мал. 20: 1; гл. мал. 14: 1). Шахмат мае невялікія памеры (дыяметр асновы 1,1 см, захаваная вышыня 0,9 см) (мал. 20: 1). Стратыграфічнае датаванне – XII – XIII стагоддзі.

Па вуснаму вызначэнню В.М. Мядзведзевай, ферзь належаў да набора дарожных шахмат і з'яўляецца пакуль што самым мініяцюрным з усіх выяўленых на Беларусі фігурак.

Унікальным з'яўлецца стыло, зробленае з рогу, якое папярэдне датуецца XI – XII стагоддзямі (мал. 20: 4; гл. мал. 14: 3). Стыло аздоблена гравіроўкай. Фрагмент касцяной накладкі з геаметрычным і раслінным арнаментам вылучаеца індывідуальнай разьбой (гл. мал. 14: 7).

Сярод знаходак вылучаеца абсалютны рарытэт – віслая свінцовая пячаць з выявай Маці Божай Знаменне і літарамі «MP» (аверс) і надпісам «СЕРА ИМС» (Серафімс) (рэверс) (гл. мал. 12: 2). Верагодна, пячаць належала епіскапу, не выключана яе мясцовае паходжанне. Цікава, што надпіс зроблены на грэчскі манер (Серафімс – падкрэслена аўтарам), што можа сведчыць аб датаванні пячаці XI стагоддзя.



Мал. 20. Вырабы з косці

### Заключэнне

Археалагічны матэрыял пацвярджае выснову аб высокім сацыяльным статусе жыхароў цэнтральнай часткі Вялікага пасада і той факт, што на паўночна-ўсходнім ускрайніне сучаснай плошчы Свабоды сяліліся майстры-злотнікі ў XII – XIII і XVII стагоддзях. Рэчы з ніжняга стратыграфічнага гарызонта большай часткай датуюцца дастаткова шырока ў межах XI – XIII стагоддзяў і толькі некаторыя з іх (асобныя віды шкляных пачерак і бісер) маюць ніжнюю храналагічную мяжу X стагоддзя. Сярод керамічных вырабаў з ніжняга пласта ляпная кераміка IX – X стагоддзяў адсутнічае, тыпалагічная прыналежнасць ляпнога гаршчка з верхняга стратыграфічнага гарызонта застаецца невыясленай.

Такім чынам, асваенне дадзенай частцы Вялікага пасада адбылося не раней XI стагоддзя. Гэта, дарэчы, добра карэлюецца з вынікамі раскопа 1987 – 1988 гадоў. Так, С.В. Тарасавым зроблена выснова пра засяленне ў XII стагоддзі пасадскай тэрыторыі на ўсход ад адкрытай ім крапасной сцяны XI стагоддзя (у гэты час тут існуе ювелірная майстэрня і сядзіба злотніка) [1, с. 268]. Значыць, дынаміка развіцця Вялікага пасада на тэрыторыі плошчы Свабоды паводле С.В. Тарасава цалкам пацверджана вынікамі раскопак у 2005 годзе.

### ЛІТАРАТУРА

1. Тарасаў, С.В. Сядзіба полацкіх ювеліраў XII – XIII стст. / С.В. Тарасаў // Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі: матэрыялы IV Міжнар. навуковай канф. – Полацк: НПГКМЗ, 2003. – С. 267 – 272.
2. Бубенько, Т.С. Средневековый Витебск. Посад – Нижний замок (Х – первая половина XIV в.) / Т.С. Бубенько. – Витебск: Изд-во УО «ВГУ им П.М. Машерова», 2004. – 276 с.
3. Колчин, Б.А. Хронология новгородских древностей / Б.А. Колчин // Новгородский сборник. – М.: Наука, 1982. – С. 156 – 177.

Паступіў 21.09.2006